

леньня гуманітарнай адукацыі.

Асноўнае разыходжанье тэорыі і практыкі беларускага нацыяналізму палягае ў тым, што дагэтуль тэарэтычнае асэнсаваныне атрымліваі далёка ня самыя ўплывовыя яго разнавіднасці (этнічная, культурная або "эсхаталагічная"). Самы масавы від беларускага нацыяналізму, які залежна ад кантэксту можна акрэсліць як "крэольскі", "грамадзянскі" або "эканамічны", да сёньня ня цешыпца ўвагай і прызнаньнем айчынных тэарэтыкаў. Гэты нацыяналізм не ўспрымае беларускую націю як адзінства, заснованае на крыўі і супольнай культуры і якое да таго ж гаворыць на адной мове. Падставай для нацыянальнага атаясамлення ў гэтым выпадку выступае беларуская дзяржава, яе палітычная юрысдыкцыя і міжнародная правасуб'ектнасць, іншыя чыннікі. Фактам, які мацуе нацыянальную ідэнтычнасць, тут зьяўляецца ўсьведамленыне таго, што незалежнасць Беларусі сапраўды "святая", бо дазваляе куды больш пасыпахова рэалізоўваць эканамічныя, палітычныя, культурныя і іншыя інтэрэсы краіны. Увогуле, залежнасць разъвіцця Беларусі ад яе фармальнага дзяржаўна-адміністрацыйнага статусу з'яўлікай сілай увідавочнілася яшчэ за часоў СССР, у якім саюзная рэспублікі мелі значна больш прывілеяваны эканамічны статус у параўнанні з аўтаномнымі рэспублікамі або краямі.

Незалежная Беларусь асуджаная на пашырэнне нацыяналістычных настроў. Незавершанасць іх тэарэтычнага асэнсавання нясе, аднак, пагрозу таго, што яны будуть разъвівацца стыхійна і, магчыма, у дэструктыўным рэчышчы. Адкрытым застаецца таксама пытаныне, ці здолее нейкі з цяпер наяўных разнавідаў беларускага нацыяналізму ў чыстым выглядзе здабыць сабе перамогу або ў будучыні нас чакае яго прыйсьце ў зборным, інтэграваным выглядзе.

Пакуль жа гэтае пытаныне застаецца адкрытым, гаварыць пра нацыянальнае самавызначэнне Беларусі заўчасна.

Уладзімер Арлоў

* * *

Найперш хачу выказаць Валеру Булгакаву шчырую падзяку за даўнюю прыхильнасць да маёй літаратурна-мастацкай творчасці. Якраз гэтае цэплае стаўленне, як мне ўяўляеца, і змусіла аўтара капитальнай працы "Пра клясычныя і неклясычныя нацыяналізмы" згадаць маё эсэ памерам на стандартную старонку (яно ледзь ня ўсё з любасцю прытыаванае В. Булгакавым) у адным съпісе з палітычнымі даследаваннямі, зборнікамі артыкулаў, пістарычнабіографічнымі нарысамі ды нават манаграфіяй.

Дагэтуль я съціпла меркаваў, што імпрэсія "Незалежнасць — гэта..." (напісаная ў 1990-м для адмысловага выпуску газеты "Свабода", які прысьвячаўся ўгодкам абвяшчэння БНР) — ня больш як своеасаблівая ўлётка. Напэўна, мянене ўвёў у зман літаратуразнаўца Міхась Тычына, які ў свой час зацічӯ згаданы тэкст менавіта да гэтага "жанру".

Падыход В. Булгакава мне імпануе, безумоўна, значна болей, хоць, трэба прызнаць, свае аргументы мае і М. Тычына. Іначай "Незалежнасць..." наўрад ці хуценька пераклалі б на дзясятак моваў, а потым, як кануў у нябыт СССР, з дазволу, а пераважна без дазволу аўтара надрукавалі ці не ва ўсіх айчынных выданнях (апагеем гэтага троюмфальнага шэсця з стала публікацыя ў газэце "Піянэр Беларусі").

"Бальшыня "замалёвац з будучыні" Арлова... — цалкам слушна адзначае В. Булгакаў, — ужо сёньня ўспрымаеца з'яўлікай доляй іроніі". У сваю чаргу заўважу, што аўтар трактату пра нацыяналізм таксама надзелены шчаслівым талентам ужо сёньня выклікаць шмат якімі цверджаннямі ня меншую долю іроніі. Чаго варты хоць бы бліскучы пасаж пра тое, што "Арлоў выбудоўвае сею нацыяналістычную ўтопію, не ўсьвядамляючы, што яе правобразам выступае сучасная яму марксысцка-ленінская камуністычнае тэлеапелгія зь яе аднесеным у неакрэсленую будучыню грамадзтвам усеагульнага дабрабыту, у якім будуть вырашаныя асноўныя палітычныя, сацыяльныя, нацыянальныя і іншыя сутэжнасці..." Тут Булгакаў, апрача ўсяго, спрынта прыкідваеца былым двоечнікам, які ніколі ня чуў, што ўтопіі бываюць

ня толькі камуністычныя і што да Маркса — Энгельса — Леніна пра "съветлае заўтра" ўтрапёна марылі, да прыкладу, новазапаветныя апосталы. (Дарэчы, гэтаксама спрытна ён робіць выгляд, быццам ня ведае пра існаваныне Зянона Пазыняка ды ягоных працаў па нацыянальным пытанні.)

Альбо возьмем назіраньне В. Булгакава, датычнае афрыканскіх краінай, якое вытанчана праектуюцца на беларускую сітуацыю. Аказваецца, ня дзе-небудзь, а якраз у Афрыцы "зда-быцьцё незалежнасці ад мэтраполі..." за рэдкім выняткам адзначалася рэзкім пагаршэннем узроўню жыцця". Чытачу, маўляў, добра вядома, як квітнеюць Малдова або Арменія ці Украіна. (Немаведама чаму прыходзіць на думку съветлай памяці "Бум-Бам-Літ", сябры якога зацята зьбіралі гроши на вандроўку ў шматпакутную Афрыку.)

В. Булгакаў элегантна падштурхоўвае чытача да высновы, нібыта Арлоў разам зь іншымі беларускімі інтэлігентамі верыў, што "крыж с камуністычнай ідэалёгіі ў краіне, у якой адсутнічаюць традыцыі палітычнай культуры, мэханічна (выдзелена мной — У. А.) прывядзе... да эўрапеізацыі нашай Бацькаўшчыны". Калі ж надзеі на "завоблачныя ганарары" ды ўсе іншыя даброты, што мусілі мэханічна абрынуцца на галовы наўру-дурнаватых інтэлігентаў, чамусьці ляснуліся, яны (а канкрэтна, як піша В. Булгакаў, "быльня трывуны БНФ і аракулы ТБМ") узялі ды "масава адышлі на пэнсію або выехалі ў эміграцыю, перакаліфікаваліся ў работнікаў трэцяга сэктару ці наеват звычайных школьніх настаўнікаў".

Паколькі я ні ў водную зь пералічаных катэгорыяў ня трапіў, наважуся выказаць страшную здагадку. Можа, якраз гэтыя настаўнікі-перароджэнцы, дапамагаючы "лукашэнкаўскай прапагандзе", і ўблі ў масавую съядомасцьць (а за адным разам, як выглядае, і ў съядомасцьць самога В. Булгакава) "знак роўнасці паміж паніццем "беларускі нацыяналіст" і "фашистыкі паслугач-калябарант". Апроча нас, маладзейшых, пашанцевала ці не аднаму К. Каліноўскому, які таксама здолеў разьмінуцца зь нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў часе.

Але тут пачынаецца ўжо зусім іншая гісторыя.

Сяргей Дубавец

* * *

Нацыяналізм як самастойны предмет гутаркі ў цяперашнім часе не намацаеца. Таму тэма, заяўленая ў назве артыкулу, гучыць рудымэнтарна, "як за савецкім часам". Такая пастаноўка пасавала б сёньня хіба новаму Эжэну Ёнэско. На маю думку, ператварэнне Беларусі ў незалежную краіну, у суб'ект палітыкі, эканомікі, культуры люстэркава сталася ператварэннем нацыяналізму з назоўніка ў прыметнік. Таму я прачытаю загаловак дадзенага тэксту як "клясычнае і неклясычнае" сваё, або беларускае. Менавіта ў такім ракурсе могуць разглядацца нацыяналістычныя прайавы ў эканоміцы, палітыцы ды іншых сферах жыцця краіны і нацыі. Мы кажам пра тое, якім чынам выяўляеца сваё, беларускае ў параўнаны з чужым, замежным: ва ўзаємадзеянні з чужым, замежным і ў супрацьстаянні з чужым, замежным. Нацыяналізм становіцца суб'ектам дасьледаваньня, калі існуе праціеглы суб'ект акупацыі ці каляніялізму. Але калі няма гэтага другога, няма і першага. Верагодна, беларускі нацыяналізм можа стаць суб'ектам на супрацьлеглым баку глабалізацыі. Але і такі суб'ект сёньня ў Беларусі не намацаеца. Зрэшты, думаю, гэта быў бы ўжо і іншага кшталту нацыяналізму.

Ня так даўна, год ці два таму, мне даводзілася "актуалізаваць" беларускі нацыяналізм у цяперашнім часе зъмененасці краіны і істотна зъмененага съветапогляду нацыі, калі слова "нацыяналізм" перастала "пісацца крывёю сэрца" і запатрабавала больш адэкватнага і зразумелага тлумачэння. Менавіта каб вярнуць яму намаўальнасцьць, я і прапанаваў атаясаміць яго з арыстакратызмам. Але арыстакратызм ня можа быць ні клясычным, ні неклясычным. Вось жа і сучасны нацыяналізм, у майі разуменны, не адгукаеца на гэтыя характеристыкі.

Што да прапанаванага артыкулу, дык выбар тэкстаў для яго, магчыма, надаваўся б для рэтараспэкцыі "нацыяналістычнае думкі" ў Беларусі (ніяк не сучаснасці), калі б ня быў настолькі хаатычны. Да прыкладу, імпрэсія У. Арлова, абсолютна пачуццёвая і вартая разгляду хіба з гледзішча паэтыкі (ніяк не палітэлігі). А біяграфічныя нарсы А. Лукашука і С. Ярша маюць